

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА»**

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ И НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Дипломная работа

**УПРАВЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ В
ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «БЕЛКОММУНАШ»**

ВОРУШИЛО Тимофей Александрович

Научный руководитель:
кандидат экономических
наук,
доцент Н.Н. Бондаренко

Допущена к защите

«__» _____ 2020 г.

Зав. кафедрой управления финансами и недвижимостью
кандидат экономических наук, доцент

_____ М. Л. Зеленкевич

Минск, 2020

РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 64 с., 8 табл., 45 источников, 4 приложения.

Ключевые слова: ПРИБЫЛЬ, ВЫРУЧКА, СЕБЕСТОИМОСТЬ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ, ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИЗДЕРЖКИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Объект исследования – себестоимость организации.

Предмет исследования – методы управления себестоимостью организации на примере ОАО «Белкоммунмаш».

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению эффективности в управлении себестоимостью ОАО «Белкоммунмаш».

Результаты исследования и разработки: рассмотрены экономическая сущность и значение себестоимости в деятельности организации, рассмотрены различные методы управления себестоимостью организации, особенности, управления себестоимостью организации; дана оценка финансовых показателей ОАО «Белкоммунмаш»; разработаны рекомендации по совершенствованию эффективного управления себестоимостью ОАО «Белкоммунмаш».

Областью возможного практического применения являются рекомендации по совершенствованию эффективного управления затратами и снижению себестоимости ОАО «Белкоммунмаш».

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический и расчетный материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого вопроса, а все заимствованные из литературных и других источников, теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов

Подпись студента

РЭФЕРАТ

Дыпломная праца: 64 с., 8 табл., 4 крыніц, 4 прыкладання.

Ключавыя словы: ПРЫБЫТАК, ВЫРУЧКА, САБЕКОШТ, ІНВЕСТИЦЫЙНАЯ, ФІНАНСАВАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, ВЫДАТКІ, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ

Аб'ект даследавання – сабекошт арганізацыі.

Прадмет даследавання – метады кіравання сабекоштам арганізацыі на прыкладзе ААТ «Белкамунмаш».

Мэта дыпломнай працы – распрацоўка рэкамендацый па павышэнню эфектыўнасці ў кіраванні сабекоштам ААТ «Белкамунмаш».

Вынікі даследавання і распрацоўкі: разгледжаны эканамічная сутнасць і значэнне сабекошту ў дзейнасці арганізацыі, разгледжаны розныя метады кіравання сабекоштам арганізацыі, асаблівасці, кіравання сабекоштам арганізацыі; дадзена ацэнка фінансавых паказчыкаў ААТ «Белкамунмаш»; распрацаваны рэкамендацыі па ўдасканаленні эфектыўнага кіравання сабекоштам ААТ «Белкамунмаш».

Вобласцю магчымага практычнага прымянення з'яўляюцца рэкамендацыі па ўдасканаленні эфектыўнага кіравання выдаткамі і паніжэнні сабекошту ААТ «Белкамунмаш».

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены в ёй аналітычны і разліковы матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага пытання, а все запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў

Подпіс студэнта

ABSTRACT

Thesis: 64 pages, 8 tables, 45 sources, 4 appendices.

Keywords: PROFIT, REVENUE, COST, INVESTMENT, FINANCIAL ACTIVITY, COSTS, EFFICIENCY

The object of research is the cost of the organization.

The subject of the research is methods of managing the cost of an organization on the example of JSC «Belkommunmash».

The purpose of the thesis is to develop recommendations for improving efficiency in managing the cost of JSC «Belkommunmash».

The results of research and development: the economic essence and importance of cost in the organization considered the various methods of cost control organization, especially the management cost of the organization; the estimation of financial indicators of JSC «Belkommunmash»; developed recommendations to improve effective management of the cost of JSC «Belkommunmash».

The area of possible practical application is recommendations for improving effective cost management and reducing the cost of JSC «Belkommunmash».

The author of the work confirms that the analytical and computational material provided in it correctly and objectively reflects the state of the issue under study, and all theoretical and methodological provisions and concepts borrowed from literary and other sources are accompanied by references to their authors

Student's signature